

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 168 (6144) | 22 ліпеня 1938 г., пятніца | ЦАНА 10 КАП.

Інфармацыйнае паведамленне аб пасяджэнні Першай Сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР першага склікання 20 ліпеня 1938 года.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:

Г. Фрыд. — Выхоўваць кандыдатаў партыі.

Ф. Прусак. — Райком партыі ў ролі назіральніка.

А. Націн. — Работа па-старыму.

АРТЫКУЛЫ:

Тарасаў, Сямёнаў. — Любі дзевяць сёмай Омскай.

С. Бутмаў, С. Галін. — Незабыўны пералёт.

З. Ларыоў. — Безадказнасць і шкодніцтва.

І. Х. Карпілаў. — Замалоўваем вытворчы ўдзельнік.

А. Н. Аўкомяцэў. — Інстытуты, патрабуючы аздараўлення.

С. Назначэў. — Высокая якасца апрацаваць папарты.

М. Цуранаў. — У калгасе дэпутата Вярхоўнага Савета БССР.

Я. Эль. — «Дзевяць» з «Менлазка».

Неабгрунтаваныя прадстаўленні і патрабаванні японскага ўрада.

ЗА РУБЯЖОМ:

Зварот ЦК компартыі Іспаніі.

Артыкулы Хоаэ Дыяса і Пасіянары.

Дэманстрацыя салідарнасці ў ЗША.

Генлейнаўскія правакацыі ў Чэхаславакіі.

Перагаворы гітлераўскага эмсара ў Лондане.

На фронтах у Іспаніі.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

БАРАЦЬБА СА СТРАТАМІ — ГАЛОЎНАЕ НА ЎБОРЦЫ ЎРАДЖАЮ

Услед за паўднёвымі раёнамі да масавай уборкі азімых і ранніх яравых прыступілі амаль усе астатнія раёны рэспублікі. Пачатак уборкі супадае з перадымкам Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР. Горача жадаючы прысці да Сесіі сваё сацыялістычнае парламентарнае і канкрэтыны большэвіцкія поспехамі, калгаснікі Беларусі разгортваюць барацьбу за ўборку сталінскага ўраджая без страт, за ўборку ў максімальна кароткія тэрміны.

Калгас «Чырвоная моладзь», Веткаўскага раёна, які кіруе дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Сямён Андрэевіч Ганчароў, першым у раёне закончыў сенаўборку. У адказ на заклік шчыры наўпаў у калгасе разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва за высокакачэсную ўборку і дэталіровае выкананне хлебапаставак дзяржаве. Калгаснікі абавязваюцца да дня адкрыцця Сесіі закончыць ўборку ранніх яравых і перабраць ільну.

З многіх раёнаў паступаюць радасныя весткі аб масавым перавыкананні норм выпрацоўкі на ўборачных работах калгаснікамі і калгасніцамі. Уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва, камбайнер Брагінскай МТС тав. Ф. Пуранок 21 ліпеня на паўднёвым хамбайне ўбраў 20 гектараў. Тав. Пуранок абавязуецца ў годзе Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР кожны дзень убраць 30 гектараў, а за ўвесь сезон — 350 гектараў. Калгаснік сельгасарцелі імя Калініна, Брагінскага раёна, Гайлаш Якаў замяст 4-х гектараў па норме, убірае на жніарцы 9 гектараў у дзень. Многія калгаснікі сельгасарцелі «Маяк», Хойніцкага раёна, у 2-3 разы перавыконваюць норму па жніву, капнаважню і адвозцы хлеба. У масавым парадку перавыконваюць нормы выпрацоўкі калгасніцы калгаса імя Куйбышава, Рэчыцкага раёна. Стэханаўскай выпрацоўкі дабіліся калгаснікі сельгасарцелі «3-ці Інтэрнацыянал», Камарынскага раёна. Каб фарсіраваць тэмпы ўборкі, брыгадзёр П. Худзюк раённыя скарыстачы светлыя ночы і арганізаваў двухменную работу жніарак. Кожная змена перавыконвае нормы.

Палобныя факты можна прывесці вельмі многа. І ўсе яны красамоўна гавораць аб вытворчым уздыме калгаснікаў, аб тым, што цяпер справа ў большэвіцкім кіраўніцтве, у падтрыманні ініцыятывы перадавых калгаснікаў.

Але першыя дні ўборкі выявілі рэд буйнейшых недахопаў, якія могуць прывесці да вялікіх страт ўраджая, калі на-хату не будуць прынятыя эфектыўныя меры. Гэтыя недахопы, якія з'яўляюцца вынікам слабай падрыхтоўкі, перш за ўсё скажаюцца ў азімых недаважлівых рабце ўборачных машын і асабліва камбайнераў.

Нараўняючы раён, які адліз з першых пачаў уборку, да гэтага часу не забяспечыў бесперабойную работу камбайнаў. Вялікі, што масавыя працэты гэтых машын уяўляюць сабой не ўстрыжаны раённых кіраўнікоў. Малыя камбайнеры адчуваюць патрэбу ў сур'янай тэхнічнай дапамозе, але дарэмна яны чакаюць яе з боку МТС. Камбайнеры прадстаўлены самі сабе. Такае ж становішча і ў некаторых іншых раёнах Палесся. Абласныя зямельны аддзел-агальчак Т. Лежэў-удосталь забяспечвае МТС цыркулярамі, але ўсюр'ёз не падумаў аб арганізацыі практычнай дапамогі камбайнерам.

Каб уявіць сабе, наколькі кіраўнікі асобных МТС і райза безадказна адносяцца да арганізацыі камбайнавай уборкі, дастаткова прывесці такі факт. У Грўшанскай МТС, Крупскага раёна, камбайны ішце не перададзены камбайнерам. Больш таго, камбайнеры ішце не ведаюць сваіх участкаў.

Вельмі дрэнна скарыстоўваюцца камбайны і іншыя ўборачныя машыны ў Хойніцкім раёне. Большасць камбайнаў не пачалі работу, хаця ўжо можна скарыстаць ісе камбайны. Раёныя кіраўнікі сапкойна мірацца з антамеанізатарскімі настроямі, якія праяўляюцца з боку некаторых старшын калгасаў. У Дварышчанскім сельсавеце ўжо выпрабравлі 70 гектараў ільну, прычым іі алаіа гектар не ўбраў ільнаперабілаў. Старшыня калгаса імя Варашылава тав. Сіраж паставіў калгасніц на ручное перабраць ільну, сараўны іі з сенаўборкі, а ільнаперабілі ішце без работы.

Такім чынам, адсутнасць барацьбы

за максімальнае скарыстанне ўборачных машын у радзе раёнаў і МТС рэспублікі прадстаўляе сур'янейшую пагрозу хуткай ўборцы ўраджая.

Такое становішча, выяўленае ў першыя дні ўборкі, паказвае, што высікі ўраджаю ускружыў галаву некаторым кіраўнікам. Гэта адносіцца да многіх кіраўнікоў Палесся і Гомельскай абласцей, Нараўлянскага, Барысаўскага, Хойніцкага, Камарынскага, Даманавіцкага і некаторых іншых раёнаў, дзе дрэнна скарыстоўваюцца ўборачныя машыны. Гэтыя таварышы, відавочна, забыліся, што ўборка багатага ўраджая прад'яўляе павышаныя патрабаванні. З высокім ураджаем рэзка ўзрастае аб'ём усіх ўборачных работ.

Большэвіцкае правядзенне ўборкі, маладзёбы і хлебапаставак патрабуе добрай арганізацыі, напружання сіл, поўнага скарыстання усіх ўборачных машын, якімі ўдасталася насячана калгасная вёска. Краіна чакае ад усіх зямельных работнікаў, ад партыйных і савецкіх арганізацый узорнай, большэвіцкай арганізацыі ўборачных работ. І партыя не пацярпіць, каб з-за лабардуннасці, расхлябанасці і заняўстася асобных кіраўнікоў страціць высокі ўраджай, які заваяваны упартай працай мільянаў.

Настойліва большэвіцка барацьба са стратамі, барацьба за высокакачэсную ўборку і добрае захаванне ўсяго багатага ўраджая — вось цэнтральная задача ўборкі. Разважаны накітальт таго, што пры высокім ўраджай можна мірацца са стратамі, нічога агульнага не мае з большэвіцкім разуменнем задач ўборачнай. Такія настроі павінны сустраць самы рэпучы адпор, бо яны граюць на-руку ворагам.

Ні адзін колас не павінен астацца няўбраным. Аб гэтым, аднак, не ўсюды класіфікацыя. Напрыклад, у радзе калгасаў Горвальскага, Холмечкага і іншых сельсаветаў Рэчыцкага раёна жніары працуюць без зэрнэўлавіцеляў, калосікі не падбіраюцца, дапускаюцца вялікі разрыў паміж жнівом і в'язкай снапоў, не падрыхтаваны свірны, тумыні. Не падрыхтаваліся і да сумкі збожжа.

І так не толькі ў Рэчыцкім раёне. Палобныя факты ёсць і ў іншых раёнах рэспублікі. Асабліва дрэнна з падрыхтоўкай зэрнэўлавіцеляў. Нама чаго і даказваць, што пры такім становішчы веміучы вялікія страты ўраджая. Вось чаму прамы абавязак усіх зямельных работнікаў рэспублікі, усіх партыйных і савецкіх арганізацый — нахату выправіць усе гэтыя недахопы, забяспечыць надзейнае захаванне ўраджая, каб не дапусціць псавання збожжа і заражэння яго свірнявымі шкоднікамі.

Дзесяці калгасаў рэспублікі прыступілі ўжо да выканання плана хлебапаставак. Праз лічаныя дні хлеб павяра ўраджая шырокім патокам пачне паступаць на дзяржаўныя элеватары, склады. Аднак загатоўцы арганізацыі рэспублікі да гэтай важнейшай работы не падрыхтаваліся. Сарвана праграма будаўніцтва новых складаў, не падрыхтаваны старыя склады.

Зняннуку засталі хлебапастаўкі кіраўнікоў Аршанскага раёна. Аршанска-база Заготзяно-пярэктар Краўчэў-не падрыхтавала склады, прыёмнічкі, не разгружан элеватар, не адрамантаваны пад'ёмныя шпікі.

З пачуццём вялікай удзячнасці большэвіцкай партыі, савецкаму ўраду і любімаму Сталіну за велізарную дапамогу прыступіла да ўборкі калгасная сямліяства Савецкай Беларусі. Дружная работа калгаснікаў напружана і ў часе саўбы цяпер шчодра апабачвае багатым ураджаем, важным прадаўцам. І гэта натхненне тружавікаў сацыялістычнай вёскі на барацьбу за новы перамога калгаснага ладу.

Усе ўмовы для ўзорнай уборкі ўраджая ў наяўнасці. Калгасныя накоплены багаты вопыт. Хапае машын, няма недахопу і ў людзях. Калгасны лад вырасіў сотні і тысячы майстроў высокіх ўраджаяў, іх рады множацца з кожным днём, шыршыцца сацыялістычнае спаборніцтва за высокакачэсную ўборку. Галоўнае пятер у тым, каб, бялітасна разграміўшы настроі самацёку і заняўстася, па-большэвіцку мабілізаваць усе сілы, правільна арганізаваць і расставіць людзей і на-хату выправіць усе недахопы, чым забяспечыць большэвіцкае правядзенне ўборкі.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР ПЕРШАГА СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ аб пасяджэнні Першай Сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР першага склікання 20 ліпеня 1938 года

20 ліпеня ў зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета РСФСР, у Крэмлi, адбылося пятае, заключнае пасяджэнне Першай Сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР першага склікання.

Старшыняствуе — Старшыня Вярхоўнага Савета РСФСР дэпутат Жданаў А. А.

Вярхоўны Совет прыступае да разгляду пытання аб фармаванні Савета Народных Камісараў РСФСР.

Дэпутат Булганін Н. А. уносіць на разгляд Вярхоўнага Савета склад Савета Народных Камісараў РСФСР.

Тав. Булганін у сваёй прамове адказвае на заўвагі і пытанні дэпутатаў, зробленыя на паярэдным пасяджэнні ў спрэчках па пытанню аб стварэнні ўрада РСФСР.

Перасональным галасаваннем Вярхоўны Совет стварае наступны склад урада РСФСР — Савета Народных Камісараў РСФСР.

Старшыня Савета Народных Камісараў РСФСР — Нікалай Александравіч БУЛГАНІН.

Намеснік старшыні Савета Народных Камісараў РСФСР — Іван Грыгор'евіч КАБАНАУ.

Старшыня Дзяржаўнай Планавай Камісіі — Якаў Ермалаевіч ЧАДАЕУ.

Народны Камісар Харчовай Прамысловасці — Павел Васільевіч СМІРНОВ.

Народны Камісар Лёгкай Прамысловасці — Сяргей Георгіевіч ЛУКІН.

Народны Камісар Лясной Прамысловасці — Трэфім Паўлавіч КУДРАШОВ.

Народны Камісар Зямляробства — Павел Паўлавіч ЛАБАНАУ.

Народны Камісар Зэрнэвых і Жывёлагадоўчых Саўгасеў — Алесей Дамітрыевіч СТУПАУ.

Народны Камісар Фінансаў — Васіль Фёдаравіч ПАПОВ.

Народны Камісар Гандлю — Алесандр Васільевіч ЛЮБІМАУ.

Народны Камісар Юстыцыі — Якаў Петровіч ДЗМІТРЫЕУ.

Народны Камісар Аховаў Здароўя — Іван Іванавіч БЕЛАУСАУ.

Народны Камісар Асветы — Пётр Андрэевіч ТЮРКІН.

Народны Камісар Мясцовай Прамысловасці — Васіль Васільевіч ВАХРУШОВ.

Народны Камісар Комунальнай Гаспадаркі — Канстанцін Дзмітрыевіч ПАМФІЛАУ.

Народны Камісар Сацыяльнага Забеспячэння — Марыя Александровна ШАБУРАВА.

Начальнік Упраўлення па справах мастацтваў — Нікалай Нікалаевіч БЕСПАЛАУ.

Начальнік Дарожнага Упраўлення — Всевад Тіханавіч ФЕДАРАУ.

На пасяджэнне Вярхоўнага Савета прыбываюць дэлегацыі ад рабочых, работніц, калгаснікаў, калгасніц, інтэлігенцыі і служачых, а таксама ад Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.

Ад імя дэлегацыі горада Масквы і Маскоўскай вобласці выступае рабочы-стэханавец заводу № 1 імя Аніяхіма тав. Фралов А. А.; ад дэлегацыі гор. Ленінграда — рабочы-стэханавец Кіраўскага заводу тав. Старахоў С. Г., ад дэлегацыі Татарскай АССР — майстар Казанскага ільпакаміна тав. Галіуліна А. Ф.; ад дэлегацыі Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота — малодшы камандзір-артылерыст тав. Кузнецов Ф. В. і малодшы камандзір-падводнік тав. Коблінаў П. С.

Парадак дня Сесіі вычарпан. Старшыня Вярхоўнага Савета РСФСР тав. Жданаў А. А. канстатуе, што па ўсіх пытаннях парадку дня Вярхоўным Саветам прыняты адпаведныя рашэнні, і абвясчае Першую Сесію Вярхоўнага Савета РСФСР закрытай.



Нікалай Александравіч БУЛГАНІН — Старшыня Савета Народных Камісараў РСФСР.

НЕАБГРУНТАВАНЫЯ ПРАДСТАЎЛЕННІ І ПАТРАБАВАННІ ЯПОНСКАГА УРАДА

20 ліпеня японскі пасол п. Сігеміцу наведваў народнага камісара замежных спраў і зрабіў яму наступную заяву: НКЗС 15 ліпеня, на падставе Хунчунскага пагаднення і прыкладзеных да яго карт, адхіліў патрабаванне японскага пасольства аб адвозе савецкіх войск з вышні, якія знаходзіліся на захад ад возера Хасан (Чанчунь). Японскі ўрад, зноў вывучыўшы гэты пытанне, на падставе даных, якія ёсць у манчжурскага ўрада, прышоў да заключэння аб прыналежнасці гэтага раёна Манчжоу-Го. Кі таму-ж манчжурскае насельніцтва сьвярджае, што на вышні, аб якой ідзе гутарка, яно страўляла рэлігійныя абрады. Савецкі ўрад заўбоды праўдліў імяненне да міру і да захавання статус-кво (існуючага становішча) у пагранічным раёне ў тым, на яго падае адказнасць за парушэнне гэтага статус-кво. Японскі ўрад не настойвае на тым, каб граніца была зэрз-жа дакладна вызначана, і яго патрабаванне зводзіцца толькі да неадкладнага вываду савецкіх войск з адпаведнага раёна, чым будзе ўнесена супакоенне.

Тав. Літвінаў напамінуў паслу п. Сігеміцу, што японскаму паваранаму ў справе што прад'яўлены афіцыйныя дакументы, а імяна — Хунчунскае пагадненне і прыкладзены да яго карты, на якіх зусім ясна акрэслена граніца, якая праходзіць па горах, размешчаны на захад ад возера Хасан. Карты маюць поўныя прадстаўніцкія ранейшага кітайскага ўрада. Прад'яўленае гэтыя дакументы пытанне павінна лічыцца вычарпаным. Між тым, гэтым зусім бюспярным даказаннем японскі ўрад процістаўляе пасольству ўраду не прадстаўленыя даныя і сьвярджаючы аананімага манчжурскага насельніцтва, якія немагчыма правядоць. Уваходжанне вышні на захад ад возера Хасан у савецкую тэрыторыю ні ў якім выпадку не можа быць аспрэчана. Туды і раней пасылаліся савецкія войскія нараль, пасылаюцца і цяпер. У межах сваёй тэрыторыі перасоўванне савецкіх войск рэгулююцца савецкімі ўладамі і ніякае ўмяшанне і патрабаванні іншай дзяржавы не могуць быць дапушчаны. Савецкія нараль у даным раёне не маюць іншай мэты, апроч абароны статус-кво (існуючага становішча) на нашай граніцы. У адноўненне ад іншых дзяржаў, Савецкі Саюз утрымлівае армію не для пасылкі іх у чужыя краіны, а выключна для абароны ўласных граніц. Чырвоная Армія поўнасьцю ўсёдамілае сваю адказнасць за непарушнасць і незалежнасць гэтых граніц і гэтай адпаведна натхненна ў сваіх дзеяннях. На граніцы пануе поўнае спакой і ён можа быць парушан толькі японска-манчжурскай старонай, якая ў такім выпадку і будзе несці адказнасць за

вынікі. У якіх пунктах савецкія войскі ні знаходзіліся-б, яны чужым тэрыторыям не пагражаюць. Калі ў дзейным японскі ўрад прад'явіць маючыся ў Манчжоу-Го даныя, на якія яно сапсылаецца, то савецкі ўрад ахвотна іх разгледзіць і выказае сваю думку аб іх.

Пасол Сігеміцу выказаў меркаванне, што яго ўрад адказаў народнага камісара не будзе задаволен. Па яго думцы, савецкая старана сапсылаецца на «нейкія карты, кі таму-ж відавч абудлікаваныя». Неабходна прыняць меры да аднаўлення спакою на граніцы і да разражэння атмасферы, якая стварылася там. Інакш Японія павінна будзе прысці да вываду аб неабходнасці прымянення сілы. Зноў паўтарыўшы сваё патрабаванне аб адвозе савецкіх войск, п. Сігеміцу заявіў працяг супольна саўбодства савецкімі войскамі японскага жандара.

Тав. Літвінаў выказаў здзіўленне, што такі вопытны дыпламат, як пасол п. Сігеміцу, дае такі пагардлівы водзём аб афіцыйных картах, якія вызначаюць граніцы паміж дзяржавамі. Ці былі ў сьвіа гэтыя апублікаваныя карты ці не, ці і перакананы ў іх дакумента ад гэтага не павлічваюцца і не змяняюцца. Даўна чунь гэтыя зэр'ядакі ад прадстаўніча ўрада, які зусім не практыкуе абавязковасць атэлапання ўсіх заключаных ім пагадненняў. Наўрад ці гэты ўрад лічыць, што заключаны ім тайныя дагаворы не маюць ніякай сілы. Патрабаванне аб адвозе войск, не падмапаннае абсалютна ніякімі дакументамі, непрымаальна. Наўрад ці японскі ўрад заўважыў-б мяняць размяшчэнне сваіх войск на падставе палобных неабгрунтаваных патрабаванняў. Што латынчы прымянення сілы, то калі п. пасол лічыць добрым дыпламатычным сродкам падобную пагрозу і залужванне, якім некаторыя дзяржавы сапраўды паддаюцца, то ён павінен гэтаму, што пасольства прамяняе вышні, сродку бы ў Маскве не зноўдзе. Японскі жандар забіт па савецкай тэрыторыі, куды яму не треба было прыходзіць.

У заключэнне народны камісар тав. Літвінаў зьвернуў увагу пасла на месца месца 19 ліпеня ўваранне нейкай японскай банды ў межы савецкага паўвостраўя, распаўсюджваючай там правакацыйныя лістоўкі. Хіла выгчына ні адзін чалавек не можа ўвайсці ў паўвостраўя, не будучы шпіенным дзяржаўчым там значным палітэйкімі сіламі, апонія не зрабілі ніякі спроб процідзейнічаць уваранню банды ў паўвостраўя. У інтарэсах спакою і нармальнай работы савецкага паўвостраўя ў Тоніі і японскага пасольства ў Маскве японскаму ўраду патраба прыняць меры да пакарэння віновіч і да недапушчэння паўвостраўя палобных выпадкаў у будучым.

Пленум Менскага гарадскога савета

21 ліпеня ў клубе імя Сталіна адбыўся чарговы пленум Менскага гарадскога савета. На абвестцы для пленума: пытанні аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет БССР, аб рабоце школ горада за 1937-1938 г. і падрыхтоўцы да новага вучэбнага года.

Па першым пытанню аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет БССР пленум заслухаў даклад старшыні Менскага горсавета тав. Ванеева. Па дэкладу выказаліся тт.: Арэсман, Скурко, Звагельскі, Сапуновіч і Мельнер. У прынятай рэзалюцыі пленум наменіў рэд мэрапрэствіаў па замалаванню вынікаў выбараў у Вярхоўны Совет БССР па гораду Менску.

22 ліпеня працяг работы пленума. (БЕЛТА).

скага горсавета тав. Ванеева. Па дэкладу выказаліся тт.: Арэсман, Скурко, Звагельскі, Сапуновіч і Мельнер. У прынятай рэзалюцыі пленум наменіў рэд мэрапрэствіаў па замалаванню вынікаў выбараў у Вярхоўны Совет БССР па гораду Менску.

22 ліпеня працяг работы пленума. (БЕЛТА).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 20 ліпеня, італьянскія войскі прадаўжаюць наступальныя дзеянні ва ўсіх сектарах фронту Леванта. Паводле вестак агенствы Дэпья, на поўдзень ад Баржаса уздоўж дарогі Тэрўэль—Сагунто ў наступленне кінула 40 тысяч італьянскіх войск, у тым ліку брыгада «чорных страў» пад камандаваннем генерала Піанціні. Наступленне італьянскіх стрэмліваецца тут рэспубліканскімі войскамі. Накіраваны ў атаку італьянскія танкі былі рассяяны меткім агнём рэспубліканскай артылерыі.

Моцыя баі адбываюцца ў сектары Талес (на паўночны захад ад Нулес), дзе рэспубліканцы зноў авалодалі адной з важных вышын, пануючы над мядзювацце. Усе кантрасты фашыстаў на рэспубліканскія пазіцыі, размешчаныя на гэтай вышыні і ў яе акаліцах, былі адбійты рэспубліканцамі.

У раёне Альора пасля напружанага бою рэспубліканскія втрады захавалі вышні Пеладэ і Альмайдэ, нанёшы фашыстам вялікія страты і ўзяўшы ў палон італьянскага капітана і некалькі італьянскіх салдат.

У ваенных дзеяннях на фронце Леванта за праішоўшы суткі на баку рэспубліканцаў і інтэрвенту прымалі ўдзел велізарныя масы замежнай фашыстскай авіяцыі. 65 фашыстскіх самалётаў бомбардыравалі і абстрэльвалі в кулямётнаў пасяленні Херыка, Сегор-

бе, Вівер, Торэс, размешчаныя уздоўж чыгуначнай лініі Тэрўэль—Сагунто. 50 трохматорных самалётаў «Юнкерс» бомбардыравалі раён поблізу ўбярэжжя на ўсход ад горнага масіва Дэпья, які прыкрывае Сагунто з поўначы.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На зотрамалурскім участку фронту мінежнікі, карыстаючыся падтрымкай італа-германскіх танкаў, артылерыі і авіяцыі, атакавалі рэспубліканскія пазіцыі ў сектары Лос Бласкас (у раёне Фуэнтэ-авехуна) і Міахалас (на поўнач ад Вільянуэва дэ ла Серена). Рэспубліканцы адбілі атакі і адхілілі наступальныя фашыстаў. Праз некаторы час мінежнікі, атрымаўшы падмапанне, аднавілі атаку. У гэтых сектарах прадаўжаюцца напружаныя баі.

Фашыстская артылерыя бомбардыравала 10 ліпеня Мадрыд, выпусціўшы па гораду каля 500 снарадаў.

ВАРСЕЛОНА, 21 ліпеня. (БЕЛТА). У гутарцы з дэлегацыяй замежных журналістаў, якая знаходзіцца ў Барселоне, алякальд (гарадскі сава) Барселоне паведаміў, што Барселона за час вайны падверглася 63 бомбардыроўкам з боку італа-германскай авіяцыі. У выніку гэтых бомбардыроўкаў у Барселоне забіта 2.116 чалавек, у тым ліку каля 600 жанчын. Паводле збыткіх — дзеці Раена 5.800 чалавек. У горадзе разбурана 1.263 будынкі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У цэнтральным Кітаі абодва бакі вядуць інтэнсіўныя паўвостраўя да вялікіх аперацый на раіе Янцзы. У раіе паміж Сянью і Хукоу працягваюцца падмапаннавы японскага флота і арміі. 20 ліпеня вечарам 14 ваенных суднаў і 8 транспартаў з войскамі прайшлі каля Датуня.

Кітайскія войскі паспяхова праводзяць атакі на Пынцзэ, адбіўшы ў

японцаў узвышшы вакол горада. 21 ліпеня раіной тры японскія судны праводзілі працэсі ўверх па раіе ад Хукоу. Артылерыйскім агнём з кітайскіх берагавых умацаванняў японскія судны былі адганяны назад. 20 ліпеня Цзюцзян бомбардыравалі два японскія бомбардыроўшчыкі.

20 ліпеня ў часе чарговага палёту кітайскай авіяцыі на японскія судны каля Хукоу былі затоплены дзве японскія кананеры.

ЧЭХАСЛАВАЦКІЯ ПЕДАГОГІ У МЕНСКУ

Праездом з-за граніцы ў СССР, у Менску ўчора спынілася група чэхаславацкіх педагогаў з 29 чалавек. Экскурсія чэхаславацкіх педагогаў арганізавана Усесаюзным таварыствам культурнай сувязі з заграпавай.

ДА ВЕДАМА ДЭПУТАТАЎ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

Рэгістрацыя прыбываючых на Першую Сесію дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР, выдана ўсіх дэдаван робіцца штодзённым з 9 гадзін раніцы да 12 гадзін ночы ў памяшканні ЦВК БССР (Дом урада, правае крыло. Другі пераход, пачыў №№ 250 і 251. Тэлефоны: 22-349, 22-348 і 23-588).

У МЕНСКУ ТУРЫСТЫ ПРАБУДУЦЬ ДЗЕЯНІ І АЗНАЙМАЮЦА З КУЛЬТУРНЫМІ І ГАСПАДАРЧЫМ ДАСЯГНЕННЯМІ СТАЛІНЫ БССР.

Заўтра яны выязджаюць у Маскву, а затым у Кіеў і Харкаў.

У МЕНСКУ ТУРЫСТЫ ПРАБУДУЦЬ ДЗЕЯНІ І АЗНАЙМАЮЦА З КУЛЬТУРНЫМІ І ГАСПАДАРЧЫМ ДАСЯГНЕННЯМІ СТАЛІНЫ БССР.

Заўтра яны выязджаюць у Маскву, а затым у Кіеў і Харкаў.

ПАРТИНА Е ЖЫЦЦЕ

ВЫХОЎЦАВ КАНДЫДАТ ПАРТЫ

У партыйнай арганізацыі Жлобінскага раёнавага дэпо 15 кандыдатаў партыі са стажам з 1932—34 гг. Аднак, партыйная арганізацыя дэпо нічога не робіць, каб дапамагчы гэтым таварышам падрыхтавацца да ўступлення ў члены партыі, павысіць свой ідэяна-палітычны ўзровень, стаць станаўцамі на вытворчасці.

Так, кандыдат партыі з 1931 года таварыш тав. Г. Зайцаў слаба палітычна развіў і свайго ідэяна-палітычнага ўзровень не павышае. Яму патрабавана канкрэтная дапамога ў падрыхтоўцы да палітычнага ўступлення ў партыю, павысіць свой ідэяна-палітычны ўзровень, стаць станаўцамі на вытворчасці.

Асобны кандыдат партыі з 7-гадовам стажам самі дзённа рыхтуюцца да ўступлення ў члены ВКП(б). Майстар дэпо тав. А. Крум не раз браў на сябе абавязальства, заклучаў дзесяткі соцдагавораў аб гым, што ён будзе перадаваць на вытворчасці, будзе падрыхтаваным прыходзіць на палітычныя. Але словы т. Крума заўсёды разыходзілі са справай.

Кандыдатам партыі, якія на працягу даказалі сваю адданасць партыі, камунізму, якія энергічна змагаюцца за ўзвышэнне вытворчасці, патрабавана канкрэтная дапамога ў ахвотна-палітычнай адукацыі. Аднак асобныя камуністы дэпо Жлобінскі адмаўляюць у дачы рэкамендацый без ніякай на гэта прычыны. Начальнік электрастанцыі тав. Г. Шынкёвіч ужо

РАБОТА ПА-СТАРЫНЦЫ

На справядліва-выбарчым раённым партсходзе Даманавіцкай партыйнай арганізацыі, які адбыўся 16 мая гэтага года, камуністы моцна крытыкавалі райком і яго сакратароў за тое, што яны неадкладна аддалі ўвагі і не аказвалі канкрэтнай дапамогі партыйным партарганізацыям. На сходзе адзначана слабая кіраўніцтва з боку РК КП(б) партыйнай прапаганды, гаварылі аб слабым роце райпарторгу, аб маруднай ліквідацы вынікаў шкодніцтва ў галіне сельскай гаспадаркі.

З дня справядліва-выбарчага райпартсхода прайшло ўжо 2 месяцы. Але трэба сказаць, што новы склад райкома яшчэ працуе па-старынку. Прынятыя рашэнні на райпартсходзе не выконваюцца. Прынятыя некалькі фактаў:

У першым пункце паставілі заканадаваць: «узмацніць жыццё кіраўніцтва партыйнай арганізацыі праз: а) заслушанне даклада партаргу на РК з папярэдняй абслепаваннем іх работы, б) рэгулярна праводзіць адзін раз у месяц нараду партаргу і іх наменікаў па пытанню практычнай работы і азнаёмлення іх з важнейшымі рашэннямі партыі і Урада».

Гэты пункт, як і многія іншыя, не выконваюцца. За праішоўшыя два месяцы быў заслушан РК КП(б) толькі адзін даклад партаргу тав. Малевы (Азарыцкіх месцовості) і то фармальна. Работу тав. Малевы ніхто не правяраў, яго даклад не абмяркоўвалі, а прама пранавалі яму зачытаць праект паставы, якую ён сам павісаў. Была праведзена адна нарада партаргу, і то па ўказанню Палескага абкома партыі. Характэрна адзначыць, што на гэтую нараду з'явіліся замест 8 партаргу толькі 5, а з піль кіраўніцтва кандыдацкіх груп прыйшло толькі два. Партарг адначылі, што райком партыі і зараз аказвае мала дапамогі ў іх рабоце. Аб наменіках партаргу зусім забыліся.

РАЙКОМ ПАРТЫ І РОЛІ НАЗІРАЛЬНІКА

Рэчнікі лесаваго імя Кірава з месяца ў месяц не выконвае вытворчага плана. За першае паўгоддзе 1937 года план выканан толькі на 93,3 проц. (у адносінах да галавога плава). Аб адставанні завода ў выкананні працішчана многа гаварылі камуністы на справядліва-выбарчым сходзе. Яны ўскрывалі сапраўдныя прычыны, прывёўшы завод да глыбокага прыпытку. Таварышы ўказвалі, што партарганізацыя адравае палітыку ад гаспадаркі, не займаюцца пытаннем вытворчасці.

Пасля выбараў кіруючых партарганізацыі партком забяў прыняццю паставы і не разгарнуў належным чынам агітацыйна-масавую работу, вноў пусціў на самацё кіраўніцтва гаспадаркай.

Незадавальняюча разгорнута ўнутры-партыйная работа. Зусім слаба ўліваюцца ў партыю лепшыя людзі. За 1938 год з 190 станаўцаў толькі 2 чалавекі прыняты ў спачувальцы. Камсомольская арганізацыя залічвае ўсяго 80 комсомольцаў пры наяўнасці 150 малалетніх рабочых і работніц. Камсамольцам тав. Вітнору, Дольніку, Пітнінскому райком камсомала даў рэкамендацыю для ўступлення ў кандыдаты партыі, але партком (сакратар тав. Радзана) не дапамагае ім знайсці рэкамендацыю ў членаў партыі.

Яшчэ горш працуе партыйны камітэт партарганізацыі РК (сакратар парткома тав. Дзейкуна). На справядліва-выбарчым сходзе гэтай партарганізацыі работа парткома прызнана незадавальняючай.

НА ПАРТЫЙНЫХ КУРСАХ ЦК КП(б)

З 13 ліпеня г. г. на партыйных курсах пры ЦК КП(б) займаюцца 77 чал. інструктараў гаркомаў і райкомаў партыі.

З 5 жніўня г. г. будучы займацца 80 чал. другіх і трэціх сакратароў райкомаў партыі. З 15 верасня пачне займацца другая чарга інструктараў гаркомаў і райкомаў КП(б) у колькасці 100 чал.

Курсы галічаны на два месяцы. У праграме курсаў: гісторыя народаў СССР, гісторыя ВКП(б), партыйнае будаўніцтва, Канстытуцыя, геаграфія, міжнароднае становішча і інш. Праграма разлічана на 450 гадзін.

Апрача вучобы для курсантаў выдадзены календарны плач лекцыі на літаратуры, мастацтва, музыцы, аб міжнародным становішчы і інш. Наладжваюцца экскурсіі на фабрыкі, заводы, у музеі і т. д.

РАБОТА ПА-СТАРЫНЦЫ

На справядліва-выбарчым раённым партсходзе Даманавіцкай партыйнай арганізацыі, які адбыўся 16 мая гэтага года, камуністы моцна крытыкавалі райком і яго сакратароў за тое, што яны неадкладна аддалі ўвагі і не аказвалі канкрэтнай дапамогі партыйным партарганізацыям. На сходзе адзначана слабая кіраўніцтва з боку РК КП(б) партыйнай прапаганды, гаварылі аб слабым роце райпарторгу, аб маруднай ліквідацы вынікаў шкодніцтва ў галіне сельскай гаспадаркі.

З дня справядліва-выбарчага райпартсхода прайшло ўжо 2 месяцы. Але трэба сказаць, што новы склад райкома яшчэ працуе па-старынку. Прынятыя рашэнні на райпартсходзе не выконваюцца. Прынятыя некалькі фактаў:

У першым пункце паставілі заканадаваць: «узмацніць жыццё кіраўніцтва партыйнай арганізацыі праз: а) заслушанне даклада партаргу на РК з папярэдняй абслепаваннем іх работы, б) рэгулярна праводзіць адзін раз у месяц нараду партаргу і іх наменікаў па пытанню практычнай работы і азнаёмлення іх з важнейшымі рашэннямі партыі і Урада».

Гэты пункт, як і многія іншыя, не выконваюцца. За праішоўшыя два месяцы быў заслушан РК КП(б) толькі адзін даклад партаргу тав. Малевы (Азарыцкіх месцовості) і то фармальна. Работу тав. Малевы ніхто не правяраў, яго даклад не абмяркоўвалі, а прама пранавалі яму зачытаць праект паставы, якую ён сам павісаў. Была праведзена адна нарада партаргу, і то па ўказанню Палескага абкома партыі. Характэрна адзначыць, што на гэтую нараду з'явіліся замест 8 партаргу толькі 5, а з піль кіраўніцтва кандыдацкіх груп прыйшло толькі два. Партарг адначылі, што райком партыі і зараз аказвае мала дапамогі ў іх рабоце. Аб наменіках партаргу зусім забыліся.

РАБОТА ПА-СТАРЫНЦЫ

Не лепш абстаіць справа з партыйнай вучобай у раёне. У чэрвені месяцы партыя ўрадаваўшы ў раёне, ня мала нашкодзілі ў калгасах. У партарганізацыю РК уваходзіць усе кіруючыя асобы і азначальныя работнікі, якія павінны быць па-большому займацца пытаннем ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы. Аднак, гэта работа праводзіцца далака не заахвочваючы.

АГУЛЬНЫ СХОД АКТЫВІСТАУ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІ

БАВРУЙСК. (Спец. нар. «Звязды»). 19 ліпеня ў памішанні Летяга таварыш адбыўся агульны сход актывістаў выбарчай кампаніі — агітатараў, даччына асоб, старшын, сакратароў і членаў агульных і участковых выбарчых камісій.

На сходзе прысутнічала звыш 1000 чалавек. Таварышы заслушалі даклад аб выніках выбараў і задачах далейшай палітычнай работы на былых выбарчых участках. Далалі чых, сакратар райкома тав. Якушава (дэпутат Вярхоўнага Савета БССР) адзначыў, што некаторыя партыйныя арганізацыі спынілі палітычную агітацыю сярод працоўных.

БЕЗАДКАЗНАСЦЬ ЦІ ШКОДНІЦТВА?

ВІЦЕБСК, 19 ліпеня. (Нар. «Звязды»). На фавэрным заводзе імя газ. «Звязда» доўгі час арудавалі алейныя ворагі народа. Іх варажэй кантралюваў чынная работа была накіравана на зніжэнне вытворчасці. Школьнікі свядома закупаў браваную сыравіну і неспрыгоднае заводу абсталяванню і выпускі надобракасную прадукцыю для важнейшых дзяржаўных аб'ектаў.

Новае кіраўніцтва завода вельмі мала зрабіла для ліквідацыі вынікаў шкодніцтва. 1937 год быў закончан вільна-палітычна. Не змянілася становішча і ў першым паўгоддзі. Промфінплан за 6 месяцаў выканан у павышаным выражэнні на 88 проц. на валавым выпуску — на 91,9 проц.

Асабліва адстае тав. Удасцік завода, які вырабляе экспартную прадукцыю і для важнейшых дзяржаўных аб'ектаў. Плав выпуску прадукцыі сорта «прыма» выканан усяго толькі на 22 проц і сорт «а» — на 58,9 проц. Затое нізкакачэсную прадукцыю выпушчана на 216 проц. плана.

Трэба адзначыць, што калі ў 1937 г. гаспадарнікі спецыялізіра на адсутнасць сыравіны, то зараз гэта прычына поўнасна адмадае. У першым паўгоддзі і асабліва ў другім квартале завод быў забяспечан неабходнай сыравінай.

Прычына арыў выканання вытворчай праграмы крышча выключна ў дрэнным гаспадарчым і тэхнічным кіраўніцтве. Дастанкова, напрыклад, укажаць, што ў мінулым паўгоддзі пачынальны станкі прастаялі 72 станка-гадзін, з якіх 28 станкаў працавалі празом падла на неспрыгоднае абсталяванню, а клееныя прэсы прастаялі 107 прэс-гадзін.

Прастой думачыльных станкоў, іх дрэннае скарыстанне (яны скарыстоўваюцца на 93 проц) уплывае і на паследуючыя працэсы, у прыватнасці на работу клееных прэсаў. Крысе пеладана 1.500 кубаметраў высокакачэснай фавэры.

Гэтыя факты гавораць, што вораг дзейнічае, скарыстоўваючы палітычную бескампэтнасць раённых кіраўніцтва. А. НАЦМАН.

ПАЗЫКА ТРЭЦІЯ ПЯЦІГОДКІ

Сума падпіскі на пазыку 3-й пяцігодкі на калгасах Палескага раёна пераўравае падпіску мінулага года на 20 проц. Гэта лічыць вынікава галаваружэнне ў работніцка партыйных, саветскіх і фінансавых органаў. Пасляна ў вёску ўлічваюцца даўно вярнуліся. Спінныя і палітычна-масавая работа ў калгасах.

Між тым на раёне ахоплены падпісцы ўсяго 60 проц. працоўных. Есь такія сельсаветы, як Дамнікоўскі, дзе ахоплены падпіскай толькі 22 проц. калгаснікаў, а ў Булаўскім — 28 проц. За апошняе 5-дзённы працяг ахопу насельніцтва пазыкай на гэтых сельсаветах павялічыўся толькі на 1. Асноўная маса калгаснікаў і калгасніц з'явіліся да вечара працоўны на палях. Але тут не багата агітатараў, работніц сельсаветаў, арганізатараў падпіскі на пазыку. Ахоп сельскага насельніцтва на 60 проц. быў фактычна забяспечан у першыя тры дні пасля надрукавання дэкрэта. З таго часу работа на вёсцы амаль зусім спынілася.

Па 11 сельсаветах раёна яшчэ не ўнесена на падпіску ні аднаго рубля. Усяго на сельсаветах раёна з сумы падпіскі ў 334 тыс. руб. ўнесена толькі 5.600 руб.

Падцягнуць адстаючыя сельсаветы ў Віхавіцкім раёне падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі на вестках на 19 ліпеня складала 938.200 руб.—на 87.200 руб. больш максімальнай сумы рэалізаванай мінулага года пазыкі.

Калгаснікі сельсавету «Чырвоны партызан», Чырвонабярэжскага сельсавета, падпісаліся на 8.025 руб. Гэтымі днямі яны ўнеслі ў ашчэткавую свой першы ўнёс у суму 4.950 р.

Разам з гэтым у асобных сельсаветах (Бароўскім, Вузіцкім) у выніку адсутнасці палітычна-масавай работы вакол рэалізацыі пазыкі, падпіска ахоплены не больш 18—20 проц. калгаснікаў. У вёсцы Баркалавава з 45 асобнікаў на пазыку падпісаліся толькі тры.

Г. ПАУЛАУ.

ПЕРШЫЯ УЗНОСЫ

З кожнай гадзінай распе сума падпіскі на Пазыку трэцяй пяцігодкі на Заслаўскаму раёне. Па вестках на 15 ліпеня, яна складала 587 тыс. рублёў, — на 90 тыс. рублёў больш, чым на гэты ж час у мінулым годзе. Большасць калгасцаў падпіска на пазыку скончыла. Да такіх адносна калгасцаў «Чырвоны прамень», «Калгаснік Беларуска», «Сярг і молат» і іншыя.

Адначасова з завяршэннем падпіскі пачалі паступаць першыя ўзносы.

Поўнасьцю ўнеслі грошы на падпіску калгаснікі сельсавету «Чырвоны прамень» у суму 1.400 рублёў. У мінулым годзе падпіска ў гэтым калгасе складала 600 рублёў.

Лях.

НЕЗАБЫЎНЫ ПЕРАЛЁТ

Гэта было два год таму назад — 20 ліпеня 1936 года. Чырвоная Масква яшчэ толькі абуджалася ад сну. Першыя праменні сонца азарылі зялёныя каёры Шчолкаўскага аэрадрома, вазалі на чырвоных крылах гіганта-самалёта, падрыхтаванага да небывалага пералёту.

5 гадзін 45 мінут. У кабіну самалёта селі тры адважныя пілота, імёны якіх праз доўгі час сталі вядомы ўсяму свету. Чырвоная птушка лёгка адравалася ад бетоннай ларожкі і ўзляла курс на поўнач. Не павяла па сталінскаму маршруту, па няведанай трасе ў далёкі шлях тройка герояў — камандзір паветранага карабля Валеры Паўлаў, Чкалаў, другі пілот — Георгій Філіпавіч Байдукоў і штурман Аляксандр Васільевіч Белякоў.

З гэтай мінуты ўста ўсё краіны, усю свету была прыкавана да стабільна птушкі, акуль неслася ў афір лавініна. Бальёрыя слывы радзіграм: «Усё ў парадку; ахвотлівыя Онега; дзве гадзіны іпні над воблакамі на вышыні 2000 метраў, цяпер мяняюцца паворы; самалётчванне знікае добра. Прывітанне...»

«Усё ў парадку. Праходзім Зямлю Франца-Іосіфа. Прытанне змоўшчыкам бухты Ціхай ад экіпажа.»

«Усё ў спраўнасці. Пераляцелі Лену ў 12 гадзін 42 мінуты на вышыні 4400 метраў... Мы пераканаліся сёння ў наяўнасці Арктыкі, якія труднасі яна нясе. Наўхвотна выконваем сталінскае заданне. Труднасі нас не палохаюць. Усім прывітанне...»

«Кінулі вымпел. Зналі горал Петра-паўлаўск з вышыні 4000 метраў. Усё ў парадку...»

Радзіграмы ішлі не толькі з паветра. Геройны экіпаж яшчэ на шляху да Камчаткі прыняў радзіграм, якія ішла а сэрца сацыялістычнай радзімы

— з Крэмя. Вялікі правядыр народаў таварыш Сталін, таварышы Молатаў, Орджалікідзе і Дзімітраў віталі мужных сокалаў, пісалі ім:

«Уся краіна сочыць за вашым пелётам. Ваша перамога будзе перамогай Савецкай краіны. Надзем вам поспеху. Моцна паціскаем вашы рукі.»

Гэта бацькоўскае прывітанне, як магучы акумулятар зарадзіла ўдальнікаў пералёту новымі сіламі, энергіяй і бадзёрсцю, натхніла на бліскучае завяршэнне пералёту.

22 ліпеня ў 13 гадзін 45 мінут Валеры Чкалаў з выключнай мужнасцю і майстэрствам, у сугустым тумане, пасадзіў свой самалёт на маленькім прыбярэжным астраўку Улд, на захад ад Нікалаўска-на-Амуры.

Сталінскае заданне было выканана. Прабывшы ў паветры 56 гадзін 20 мінут, самалёт пакрыў алгодзінае ў 9.374 кілометры, з іх 8.774 на заданаму маршруту і 600 кілометраў у ахол пчыкаваў у раёне Паўночнай Зямлі і Охотскага мора.

Экіпажу самалёта прыйшло перамачы вельзгарныя труднасі. У раёне Паўночнай Зямлі самалёт трапіў у моцны арктычны цыклон з шматрукавай воблачнасцю. На працягу пяці а лішніх гадзін экіпаж прабываў на вышыні больш 4000 метраў, сляпым палётам пры лабавым ветры, які часамі далаўляў да 70 кілометраў у гадзіну пры абвешчэнні самалёта. Геройны экіпаж перамаг нальзачайныя труднасі пералёту праз Станава хрыбет. У Охотскім моры самалёт трапіў у вельзгарны моцны паўднёвы цыклон з густым туманам. Зноў небяспечна абвешчэння машыны паўстада пералёт экіпажа. Вышчам усе сілы суровай стыхі апыліліся на ўзлзачайны пералёт, на кожным кроку чыкалі іх каварныя западні.

Але героі перамаглі. Цвёрда, упэўненай рукой трымалі яны штурвал самалёта, які машыну па вызначанаму курсу. Яны выслелі са сталінскай птушківай, а з такой птушківай не страшылі ніякі пераходзі. Яны ведалі, што за іх палётм сочыць уся краіна, што яна гатова ў любую мінуту прыйсці на дапамогу сваім слаўным сынам, пасланым на такі выдатнейшы палёт.

Калі яны пасадзілі свой самалёт на далёкім закінутым астраўку Улд, першая іх думка была аб Сталіне, аб тым, хто начарціў маршрут пералёту, хто натхніў іх на беспрыкладны гераізм у імя радзімы, у імя яе славы.

Якой вількай, бязмежнай была радзімы мужных лётчыкаў, калі яны атрымалі другую прынтальную тэлеграму таварышы Сталіна і яго верных саратнікаў:

«Прыміце брацтва прывітанне і гарачыя віншаванні з паспяховым завяршэннем выдатнага палёту. Гарнавіце ваашы мужнасцю, адважы, вытрымкай, халоднакроем, нестойлівасцю, майстэрствам... Моцна паціскаем ваашы рукі.»

З адкрытымі абдымакмі сустракала

краіна герояў сталінскага маршрута, якія на той-жа легендарнай машыне вярнуліся ў чырвоную сталіцу. Іх зраёт ператварыўся ў сапраўднае трыумфальнае шэсце. Калі яны 10 жніўня прыйшлі на Шчолкаўскі аэрадром, ім вастрач выехаў вялікі Сталін са сваімі слаўнымі саратнікамі. Як родны бацька абняў Сталін гордых сокалаў-лётчыкаў, папалаваў іх у абвешчаны твары. Гэта была незабыўная хвалючая сустрэча. Кветкамі ўсеяла сталіна шлях герояў ад аэрадрома да самага Крэмя.

Чкалаў, Байдукоў і Белякоў папоўнілі слаўную сям'ю Герояў Савецкага Саюза.

Валеры Чкалаў Гэта — выдатнейшы майстар савецкага пілатажа, цудоўны лётчык сталінскай эпохі, неўстрашны пакарны паветранага прастору. Яго выхавапа партыя бальшэвікоў, яго выхаваў вялікі Сталін. Сустрэчы з таварышам Сталіным адзігралі рашучую ролю ва ўсім жыцці Чкалава. Наўзвёды запамінуў Чкалаў сустрэчу з таварышам Сталіным на Цэнтральным аэрадроме ў маі 1935 года. Таварыш Сталін застаўся талі Чкалава, чаму ён не камятаўся кара-

шутам, а стараецца абавязкова выраптаваць машыну. Валеры Паўлаў адказаў, што яму шкада губіць вельмі каштоўныя машыны. Таварыш Сталін адказаў на гэта: «Ваша жыццё даражэй нам любой машыны». Колкі пелыны, колькі бацькоўскіх клопатаў былі ў гэтых словах вялікага правядыра! Пасля гэтага Валеры Паўлаў не раз сустракаўся з таварышам Сталіным. Калі ў 1936 годзе Валеры Паўлаў выраптаваў план палёту на Паўночны полюс, яго вельмі хвалявала думка, я адвясенна да гэтага Іосіф Вісар'явіч. Тав. Чкалаў так расказавае аб другой сваёй сустрэчы з найвялікшым генам чалавечтва:

«Некалькі замшаныя сустрэчы з правядыром народа, мы чакалі яго алкава. Ці дазволіць таварыш Сталін палёт на полюс? Ці лаварыць ён нам гату алкаваітэіную і ганаровую залучу? А рагтам ён адмовіўся? Але таварыш Сталін сказаў:

— Навошта лязець абавязкова на Паўночны полюс? Лётчыкам усё здаецца не страшным — рызыкавалі пры выклі. Навошта рызыкаваць без патрэбнасці?»

Іосіф Вісар'явіч паказаў нам на карце другі шлях: Масква — Петра-паўлаўск-на-Камчатка. Аб гэтай трасе мы ніколі не думалі. Праранова таварышы Сталіна была не толькі нечэлавечка, але і вельмі заманчывая. Мы неадкладна прыйлі гэты маршрут, назваўшы яго Сталінскім маршрутам.»

З птушківай вялікага Сталіна накіраваліся ў далёкі паветраны шлях алважны лётчыкі.

Прайшоў год пасля беспрыкладнага пералёту, і тая-ж легендарная тройка герояў залічыла свет новым, выклочылі на сваім размаху і дзяржанню, кебыталым у гісторыі чалавечтва пералётам па маршруту Масква — Паўночны полюс — Паўночная Амерыка. Увесь свет залічыла вестка аб смелым прыжыку з Еўропы ў Амерыку, аб апырці новага, самага кароткага па-



Да гераічнага пералёту лётчыкаў Чкалава, Байдукова і Белякова. НА ЗДЫМКУ: плакат «Героічны пералёт» (выданне Фотавыдавецтва).

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ

Слава гордым соколам советской страны, лётчикам великого выучки.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў і Аляксандр Васільевіч Белякоў.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ

Слава гордым соколам советской страны, лётчикам великого выучки.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў і Аляксандр Васільевіч Белякоў.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

Героический перелёт. Валеры Паўлаў, Георгій Філіпавіч Байдукоў и Александр Васильевич Беляков.

ВЫСОКАЯ КАСНА АПРАЦАВАШ ПАПАРЫ

ЧАВУСЫ. (Кар. «Звязды»). Баранба за высокі ўраджай будучага года пачынаецца зараз. Ад таго, як будзе праведзена апрацоўка папары, у вялікай ступені залежыць ураджай азімых культур. Гэтага, на жаль, не хочунь зраўнець кіраўнікі раёна. У раёне не адчуваецца трывогі за лёс ураджаю будучага года.

Значная плошча папары была паднята яшчэ восенню мінулага года і ранній вясной. Папар на працягу ўсяго вясення і летняга перыяду павінен грэцца ў чыстым стане. Для гэтага трэба праводзіць сістэматычнае бараханне і не менш двух разоў купляваць. У раёне з паднятых 8,19 гектараў папары на перамае раз за культывавана толькі 1,785 гектараў Астатняя плошча ні аднаго разу нават не баранвалася і зараз пацела зямлем.

У калгасе імя Будзёйнага (старшыня тав. Вароб'еў), Дужаўскага сельсаведа, папар быў падняты яшчэ восенню мінулага года і да гэтага часу ні адзін раз не пракультываван. Гэты папар неўладзі адзін ад ачышчанага, заросшага пустазеллем аблогі. У гэтым жа становішчы знаходзіцца папары і ў калгасе «Камуністычны маніфест», Сухар'юскага сельсавета. «1 Мая», Усушкаўскага сельсавета, «Перабудова», Благавіцкага сельсавета, і інш. Выраснае пустазелле на папарах з'яўляецца спажываным матэрыялам, неабходным для развіцця азімых культур.

Раёны зямельны адзел (загальны тав. Шкундзюлеў) не прымае ніякіх канкрэтных мер, каб зараз, разам з разгортваннем уборачных работ, праводзіць добры догляд за папарамі. Гры МТС, якія ёсць у раёне, таксама замаўжыліся ад барацьбы за высокі ўраджай будучага года. У калгасе «Сэрп і молат» увесь узяты папар ні разу не быў закультываван і не баранавалася. Гэты калгас знаходзіцца падзел у Рабянскай МТС (дырэктар тав. Балюскі), якая не прымае ніякіх мер, каб прывесці ў культурны выгляд папаравае поле калгаса. Неладна ад «Сярпа і молата», у суседнім калгасе імя М. Горькага, лоўгі час працягваюць два трактары, якія з посяхам можна было б скарыстаць на культываванні папары.

Больш паўтара месяца прастаіваюць трактары Рабянскай МТС і ў калгасе «Другая пятніца», Галавельскага сельсавета. Па думцы намесніка дырэктара МТС тав. Варатніцкага, «яны прастаіваюць таму, што няма чаго зараб рабіць. Не толькі ў Рабянскай, але і ў Макраўскай і Ізвускай МТС у такі гарачы час таксама прастаівае частка трактараў за таго, што дырэктары МТС сваясобна не забяспечылі машыны запаснымі часткамі.

С. КАЗНАЧЭУ.

— 0 —

ПАЧАЛІ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

ПУХАВІЧЫ. 20 ліпеня калгаснікі сельсавета імя Калініна, Блоньскага сельсавета, пачалі церабленне ільну. Яны Соні Ціхановіч, якая на працягу ўсёй вясны і лета лобюўна даглядала свой участак, цяпер пачынае ладзіць стыхавую частку — лён вырас на славу.

Калгаснікі і калгаснікі змагаюцца за высокую якасць уборачных работ і па выніку атэстацыі ні аднаго каліва ільня. Акуратна вядуць і ставяць ільняныя сьціпкі. З перамагае для калгасніц у паўтара раза перавыконваюць нормы па церабленню.

Паспяхова разгарнулася церабленне ільня ў калгасе імя Варашылава, Пуціцка-Слабодскага сельсавета.

П. КАСЬКОУ.



Колгаснікі і-скай часткі падтрымліваюць регулярную сувязь з калгаснікамі пагранічных калгасу. На здымку: чырвонаясельсаво-комсамольцы сярэд калгаснікаў.

ПА-СТАХАНАЎСКУ ЎБЯРОМ БАГАТЫ ЎРАДЖАЙ

У нашым калгасе жыве 80-гадовы дзед Васіль Дзёмчукоў. Ён дэдаваў хаты, набіраючы залатымі хвалямі на паркан, морам шуміць пад пыхамі лагоднага ветру густая і не прасунуць сэрп — пшаніца. Сівавалосы дзед вачыма ўкаванага юнака аглядае шырокі калгасны нывы, дзівіцца: — У жыцці ўраджаю такога не бачыў. Як лёс... Золата жывоё!

Наш калгас — кандыдат на Усеагульную сельскагаспадарчую выставку. Ні мы, ні бацькі нашы, ні дзяды ніколі не ўбяралі і не бачылі такога ўраджаю, які цяпер паспеў на нашых палях. Па меркаваннях камііі, што вызначала віды на ўраджай, мы будзем мець з кожнага гектара па 18 цэнтнераў азімага жыта і пшаніцы, па 23 цэнт. яравой пшаніцы, па 24 цэнт. аўса і ячменю, а на рэкордных участках званяных Трафіма Вінасіевіча Крыскаўца і Якіма Васільевіча Барыскава па 26 цэнт. аўса і ячмяка ячменю.

У гэтым арчэй за ўсё відальны рэзультат чэсных аліосні да працы ўсіх калгаснікаў і калгасніц.

17 мая мы дорагасна радковымі селамі закончылі раннюю службу. Многа разоў старанна рабілі працоўку, тры разы падкармівалі гнойнай

жыкай, суперфасфатам і аміянай селітрай малымі ўекоды. І выраслі яны на славу, ралючы сэрцы нашы і пешань вока кожнага прахожца і праседжана. Сталініскі ўраджай шуміць на нашых палях.

Ён патрабуе асабліва стараннай, да дробней прадуманай арганізацыі ўборачных работ, правільнай расстаноўкі сіл і дакладнага плана.

Да 18 ліпеня мы закончылі сенаўборку і сеназадачу. На скодзе калгасніцкіх дэталёва абмеркавалі план уборкі зернавых. Калгасавыя паставілі ўбраць поўнаасцю за 5 дзён. Добра памятаючы мудрыя словы ларагога таварыша Сталіна, што людзі, кадры ралюць усё, мы выліку ўвагу зварнулі на палбор людзей.

Раёны падбор людзей на жыво, ачытку зерня, на падрабаванне калосіцы праводзілі непасрэдна брыгадзіры.

У гэтым годзе па прыкладу шчэрбінаўскіх калгаснікаў спісы ўсіх уборачных званяў перапатрачкава складаліся на брыгадных скодах, потым разглядаліся на пасіджэнні праблема калгаса і, нарэшце, заваржыліся агульнымі скодам калгаснікаў.

Да сямі добра адрамантаваных з устаноўленымі зернеўлавіцелямі жня-

арач прымацаваны лепшыя коні, новая зброя. На жнятрах будучы працаваць нашы стыханаўцы: Аляксей Дзёмчукоў, Пётр Карламаў, Аляксей Барысаў, Ілья Бондараў, Дзмітрый Карламаў, Цімох Карповіч і В. Семянжа. Ён загадаў адвелены ўчасткі. Ён заключылі паміж сабой селдзавары. Кожны абавязаўся ўбраць за дзень па 5-6 гектараў.

Вылучаны спецыяльныя званні па палбору калосцяў. Арганізавана 10 званяў жней па 3-4 калгасніцы ў кожным званне. Званям таксама адвелены ўчасткі.

Нядаўна мы закончылі пабудову новага, вялікага сярня; у старым праведзена дэзінфекцыя і старанна рамонты.

Па-большэйшці, у поўнай баявой гатоўнасці мы сустрэлі ўборку багатага сталініскага ўраджаю.

22 ліпеня мы пачынаем уборку. Старшыня калгаса — Н. Л. ВА- СІЛЕУСІ.

Брыгадзіры: — Ф. А. КАРПОВІЧ, А. В. ПЯТРОУ.

Калгаснікі-стыханаўцы — А. В. ДЗЕМЧУКОУ, Я. В. БАРЫСАУ.

Калгас «Мей», Шайскі сельсаведа, Крупскага раёна.

ЗАМАЦОЎВАЕМ ВЫТВОРЧЫ ЎЗДЫМ МАС

Завод «Ударнік» (Менск) выканаў план 1937 года на 113,4 проц., знізіў сабекошт на 1,6 проц., узяў прадукцыйнасць працы на 4,6 проц. Гэтаму значна спрыяла вялікая масава-палітычная работа, якая была разгорнута ў сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Замцаваўшы поспехі 1937 года і разгортваючы далейшую агітацыйна-масавую работу па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет свайі рэспублікі, калектыву выканаў план першага паўгоддзя 1938 года на 111 проц., а план чэрвеня — на 121,1 проц.

Нашы камандзіры вытворчасці, сярэднія і малодшыя, усядоміўшы ўказанні таварыша Сталіна аб тым, што гаспадарка ад палітыкі неадлучна, спалучылі сваю гаспадарчую работу з правільным масава-палітычным агітацы, хутка падкаплалі каштоўны прапановы рабочых і апаратнаў дапамагалі іх ажыццяўляць. Гэта і забяспечыла перамогу.

У спаборніцтве з заводам лянпугоў Галія на дастойнай сустрэчы для выбараў у Вярхоўны Совет БССР наш завод з гонарам выканаў узятыя на сябе абавязальствы. Чэрвеньскі план для выбараў быў выканан на 103,9 проц. Апрача таго, калектыву падрыхтаваў 10 варажыўскіх стралкоў, 35 чалавек здалі нормы на значок ПІХА, 38 чал. здалі дзяржтэхэкзамен, з якіх 9 на выдатна і 11 на добра.

За перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет рэспублікі калектыв стыханаўцаў вырасла на 24 чал. Слесары тт. Качаноўскі і Контраў, якія раней выконвалі норму на 100 проц., у перыяд падрыхтоўкі да выбараў дасягнулі выканання: першы — на 218 проц., другі — на 168 проц. Болтаравчыца тав. Вяліўска, якая раней выконвала норму на 125 проц., у перыяд выбарчай кампаніі даявала выкананне да 175 проц.

Кожны работы і ўвесь калектыв у цэлым гарэў жадаючы як можна лепш сустрэць усенароднае свята — дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Калгасніцкая брыгада тав. Понтуса ў перыяд падрыхтоўкі да выбараў дала штуршок выканання норм на 200-220 проц. Стыханаў тав. Негруль (слесар па вырабе каромыслаў сталовых вагаў) выканаў штуршок на норму на 200 процантаў і даваў высокую якасць прадукцыі. Слесар тав. Бабурка выканаў сваю норму на 250 проц., а сідравальшыца тав. Чугалева — на 163 проц.

Больш актыўна пачала працаваць рацыяналізатарская думка. Каваль тав. Файбюш унёс прапанову зрабіць прыстасаванне для выраблення ры-

чагоў трохтонных вагаў. Ажыццяўленне гэтай прапановы значна аблягчыла працу і палепшыла якасць прадукцыі.

Тэхнік-канструктар тав. Корсаў зрабіў прыстасаванне для збіваў бар'ераў сталовых вагаў і зрабіў штамп для штампоўкі адгулінаў у плішчых вагаў. Гэта дае значнае палепшанне якасці прадукцыі і эканомію рэжучых інструментаў (свэрлаў).

Мы перанялі вопыт перадавых вагавых заводаў СССР і пераканувалі таварышаў Фалько, што дае гадзінную эканомію ў 80 тон сяртавога метала.

Пасля выбараў у Вярхоўны Совет БССР заводскія арганізацыі паставілі перад сабой задачу — замцаваць вытворчы ўздым мас. І мы гэтага дасягнулі. Калектыву рабочых не аслабіла тампаў свайі работы, змагаюцца за далейшы ўздым прадукцыйнасці працы.

Так, брыгада тав. Понтуса не толькі замцавала свае паказальнікі, дасягнула ў перыяд выбарчай кампаніі, але і дала новых поспехаў. Яна выконвае зараз план на 250 проц. Брыгада тав. Робаца (цех шырпажы) выканае свой план на 170-185 проц. Шліфавальшыца тав. Клоцка ўзяў сваю працоўку са 150 да 220 проц. Штамповышыца тав. Котнікі ўзяў працоўку са 170 да 190 проц. Такія прыклады можна было б прывесці нямяла. Імяненне з дня ў дзень паліпаць работу ахаліць усё больш і больш рабочых.

Стыханаў тав. Негруль на агульным скодзе калектыва, прысвечаным 18-й гадавіне вызвалення БССР ад белалаяўскага выкаваўшчы думкі і баданні ўсёго калектыва, прапанаваў дастойна сустрэць дзень адкрыцця першага Сесіі Вярхоўнага Совета рэспублікі — дзень выканання ліпенскага плана. Гэта прапанова сустрэла аднадушнае адрабненне скода. Зараз ідзе ўпарта барацьба за выкананне гэтага гонаравага абавязальства. Па цехах разгортваецца спаборніцтва. Няма сумнення, што рабочы калектыву стрымае сваё слова і будзе і надалей зваўваць новай і новай вытворчы перамогі.

Перад адміністрацыйна-тэхнічным персаналам сталы баявыя задачы — яшчэ лепш арганізаваць работу ў цехах, дапамагчы украненню стыханаўскага вопыту, ажыццяўляць усё каштоўныя рацыяналізатарскія прапановы, унесеныя рабочымі, і гэтым самым забяспечыць далейшы ўздым работы прадрэнства.

І. Х. КАРПІЛАУ,

тэхнічны дырэктар менскага завода «Ударнік».

ІНСТЫТУТЫ, ПАТРАБУЮЧЫЯ АЗДАРАЎЛЕННЯ

Як перабудоўвае Акадэмія навук БССР сваю работу пасля выкрывіцца ворагаў народа, якія арудвалі на навуковым фронце? Ці адпавядае яе навукова тэматыка вырашчэнню патрабаванням прамысловасці і сацыялістычнай сельскай гаспадаркі? Гэтыя пытанні вельмі актуальныя і важныя.

З сёнешняй работы Акадэміі навук відаць, што не ўсе інстытуты ўзяліся за карэнную перабудову свайі работы, за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва. У гэтай справе яшчэ адчуваецца халадох і спакой.

Не асвят, што ворагі народа натварылі нямяла шкодніцкіх спраў на навуковым фронце. Баявой задачай партыйнай арганізацыі і ўсёго калектыва Акадэміі навук з'яўляецца канчатковае выкарэненне шкодніцкай дзейнасці ва ўсіх галінах навуковай работы.

З найбольш адэтаючых інстытутаў Акадэміі, якія не ўзяліся па-большэйшці за ліквідацыю вынікаў шкодніцтва, трэба адзначыць інстытуты хіміі, біялогіі, сельскай гаспадаркі і літаратуры. Гэта не азначае, зраўнема, што ў іншых інстытутах справа абстаіць добра. Наадварот, трэба яшчэ вельмі шмат намаганняў, каб узяць і іх работу на ўзровень, адпавядаючы патрабаванням партыі і ўрада.

Чым, напрыклад, займаецца інстытут хіміі, дырэктарам якога з'яўляецца тав. Казлоў? Тут усюды яўна ўскрытыя залятыя ворагі народа, якія ўносілі блытаніну ў тэматыку, займаліся жыццём шкодніцтвам, у выніку якога ажаліліся заражэнні дзве лабараторыі. Дырэктар інстытута тав. Казлоў і працоўныя там камуністы не ўважлілі ў сутнасць работ і ваювалі не займаліся пытаннямі работы інстытута. Ворагам народа была далазена поўная воля для іх шкодніцкай дзейнасці.

Кіраўніцтва інстытута і зараз зусім не займаюцца справай абнаўлення свайі кадры новымі здольнымі работнікамі, а наадварот — тав. Казлоў стваряе атамасферу, пры якой малым работнікам не забяспечаны ўмовы для росту. З боку Казлова мае месца ацэнкаўнасць пытанняў работы інстытута. Ворагам народа была далазена поўная воля для іх шкодніцкай дзейнасці.

Кіраўніцтва інстытута і зараз зусім не займаюцца справай абнаўлення свайі кадры новымі здольнымі работнікамі, а наадварот — тав. Казлоў стваряе атамасферу, пры якой малым работнікам не забяспечаны ўмовы для росту. З боку Казлова мае месца ацэнкаўнасць пытанняў работы інстытута. Ворагам народа была далазена поўная воля для іх шкодніцкай дзейнасці.

Кіраўніцтва інстытута і зараз зусім не займаюцца справай абнаўлення свайі кадры новымі здольнымі работнікамі, а наадварот — тав. Казлоў стваряе атамасферу, пры якой малым работнікам не забяспечаны ўмовы для росту. З боку Казлова мае месца ацэнкаўнасць пытанняў работы інстытута. Ворагам народа была далазена поўная воля для іх шкодніцкай дзейнасці.

Кіраўніцтва Акадэміі і партыйная арганізацыя павінны прыняць неадкладныя меры па аздаравленню інстытутаў.

А. Н. АУКЕНЦЭУ.

У КАЛГАСЕ ДЭПУТАТА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

БАБРУЙСК. Уборку ўраджаю калгаснікі калгаса імя Куйбышава, старшыня якога з'яўляецца депутат Вярхоўнага Совета БССР тав. Мінкевіч, з другога брыгады. Ён з першага дня перавыконвае норму.

Лепшы жней з першых дзён паказалі стыханаўскія ўзроўны работы. Калгаснікі Вілітківец і Парахоніч з трэцяй брыгады выконваюць норму на 200 проц., тт. Ларышава і Мішур выконваюць нормы на 170 проц.

Калгасніцкі жней заключылі паміж сабой селдзавары і ўзялі на сябе абавязальства падцягнуць адэтаючых. Селдзавары заключаны паміж усімі брыгадамі на сканчэнне ўборкі ў сістэмы тэрміны, не страціўшы ні аднаго зерня. Гэта абавязальства выконваецца на справе. Следам за жнеймі падбіраюцца каласы, каб ні адзін колас не застаўся на зямлі.

— Наш калгас не зернявы, — гаворыць брыгадзір першай брыгады тав. Бяляўскі, — і ўсё ж у мінулым годзе мы

атрымалі на прапазённе паўтара кілаграма зернавых, 5 кілаграмаў гароліны і 5,5 рублёў грашма. У гэтым годзе мы змагаемся за тое, каб атрымаць у два разы больш хлеба і гароліны і не менш 10 рублёў грашма на прапазённе.

Калгас змагаецца за ўзроўную сустрэчу перша Сесіі Вярхоўнага Совета БССР. Дзятрымінова выканан план малаканапаставак. Больш чым на 50 проц. выканан план паставак ранняя бульбы. Паспяхова разгортваецца сацыялістычнае спаборніцтва на ўборачных работах.

Поспехі калгаса — вынік адданай работы старшнін калгаса депутата Вярхоўнага Совета БССР Казіміра Нікалавіча Мінкевіча і ўсіх калгаснікаў.

— Наш калгас не зернявы, — гаворыць брыгадзір першай брыгады тав. Бяляўскі, — і ўсё ж у мінулым годзе мы

атрымалі на прапазённе паўтара кілаграма зернавых, 5 кілаграмаў гароліны і 5,5 рублёў грашма. У гэтым годзе мы змагаемся за тое, каб атрымаць у два разы больш хлеба і гароліны і не менш 10 рублёў грашма на прапазённе.

Калгас змагаецца за ўзроўную сустрэчу перша Сесіі Вярхоўнага Совета БССР. Дзятрымінова выканан план малаканапаставак. Больш чым на 50 проц. выканан план паставак ранняя бульбы. Паспяхова разгортваецца сацыялістычнае спаборніцтва на ўборачных работах.

Поспехі калгаса — вынік адданай работы старшнін калгаса депутата Вярхоўнага Совета БССР Казіміра Нікалавіча Мінкевіча і ўсіх калгаснікаў.

— Наш калгас не зернявы, — гаворыць брыгадзір першай брыгады тав. Бяляўскі, — і ўсё ж у мінулым годзе мы

М. ЦУРАНАУ.

ЖЫЦЦЁ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

ЛЮДЗІ ДВАЦЦАЦЬ СЁМАІ ОМСКАЙ

Разбіраючы вынікі мінулагадніх тактычных вучэнняў, у якіх прымала дзел 27 Омская дывізія, народныя казасар абароны маршал Советскага Саюза тав. Варашылаў паў дорабу азнаўляў выдатнай баявой рабоце ўсёго штабу дывізіі. Гэта высокая ацэнка аслужыла натхняючым стымулам да яшчэ больш настойлівай і ўпартай вайны і палітычнай вучобы.

Сотні байцоў і камандзіраў-выдатнікаў з'яўляюцца годзісцю ўсёго сладу дывізіі.

Заслужаным гонарам карыстаецца алодшы камандзір тав. Новікаў С. П. Выдатны страляе, ён страляе з усіх даў эброй толькі на выдатна. Добры атэстат, тактычна пісьменны камандзір, палітычна падрыхтаваны завадш, патрабавалі да сябе і да байцоў, ён мае 12 падзяк — такую бліжучу характарыстыку дае тав. Новікаву камандаванне часці.

Тав. Новікаў прымоў у армію з калгаса і стаўшая яму роднай частка з'яўляецца для яго вялікай жыццёвай колава, выхаванай у ім выдатныя касці гарачага советскага патрыята, сё сваёй далайшае жыццё гэты непарайны большыя парашу прысвечыў аэраветаному служэнню радзіме на ажыццяўленні службы ў радах славнай чырвонай Арміі.

27 Омская, якой споўнілася 20 год, ярашца нямяла стойкіх камандзіраў. Людзі, якія прышлі ў часці далавымі байцамі, у працесе напружана вучобы атрымалі званне камандзіраў і гэтай моладз выдатна спраўдзіла са сваёй новай адказнай работай.

Ад ралавога байца да лейтэнантскай шлях камуніста-лейтэнанта Прадыва Я. І. За кароткі час тав. Прадыва асабіста выкаваў дзесяткі ма-

лодшых камандзіраў. Падраздзяленне, якім ён камандуе, мае алыны толькі дорабы аянікі па баявой і палітычнай вучобе. Будучы сам выдатным стралком, ён сваім асабістым прыкладам дабіўся таго, што большасць байцоў падраздзялення таксама з'яўляюцца меткімі стралкамі.

Малодшы лейтэнант, непартыйны большык тав. Сокалаў Аляксандр прышоў у часці ў 1936 г. Як аднаго з перадавых малодшых камандзіраў, тав. Сокалава паслалі на курсы малодшых лейтэнантаў, якія ён выдатна скончыў. Сяня ён камандуе ўзводам. Узвод тав. Сокалава трымае першынства ў спаборніцтве з астатнімі падраздзяленнямі часці. З прыбыццем тав. Сокалава ва ўзвод рэзка ўзвылася дзятрыміна.

Славая выдатнага байца і дорага таварыша карыстаецца баеп-комсамоль тав. Максіменка А. М. Сам выдатнік па ўсіх дысцыплінах, ён дапамагае асвойваць баявую тэхніку таварышам Ахмедаву, Ібрагімаву, дапамагае гэтым таварышам у авалоданні рускай мовай.

З вялікай актыўнасцю праходзіць палітвучы ў падраздзяленні, дзе дэмапалітруком працуе кандыдат партыі тав. Сямёнаў М. Г. У гэтым вялікай заслуга тав. Сямёнава. Простай, вразумелай мовай ён умеае перадаваць да сьвядомасці байцоў жывое большык слова тав. Сямёнаў жыве жыццём свайі байцоў, добра ведае кожнага байца. Тав. Сямёнаў прыывае байцам падраздзялення навушні гарачай любові да свайі радзімы, да партыі Леніна-Сталіна.

Але-ж толькі ў 1936 г. работы саўгаса Сямёнаў прышоў у часці ралавога чырвонаармейца. Тут ён уступіў

у кандыдату партыі, тут ён кончыў школу партасветы і настолькі вырас, што атрымаў званне помпалітрука і ў сучасны момант замашчае палітрука.

Такія байцы, камандзіры і палітрукаўнікі ў часці, дзе камандзірам палкоўнік Жалеўнік. Такіх людзей, гарачых патрыотаў свайі радзімы, умюючых высокую паніць ганаровую службу ў радах дорабнага Чырвонай Арміі, у астатніх частках славяў 27 Омская ёсць многа. Гэтым верным сынам краіны Совету гонарыцца дывізія.

І сваякі байцоў — рабочыя, калгаснікі, служачыя — горада дзякуючы камандзірам часцей за выхаванне іх сямноў і брацоў.

«Дарогі таварыш камандзір! Дзявольце Вам палаякаваць за Ваш пісьмо і за добры водэў аб майм сыну — чырвонаармейцу Валага падраздзялення Пятру Еўграфаву. Я вельмі рады, што мой сын добра служыць працоўнаму народу. Я ўпэўнен, што і ў далейшым ён будзе з гонарам несці ганаровую службу ў радах дорабнага Чырвонай Арміі.

Слаўныя баявыя традыцыі 27 Омскай чырвонаармейскай дывізіі сьвята захоўваюцца малымі байцамі і камандзірамі. Гарачая любоў да свайі радзімы, бязмежная адданасць партыі, вялікая правядура таварышу Сталіну, мужнасць, настойлівасць у дасягненні мэты — гэтыя патрыятычныя пачуцці выкаваў у сябе кожны малады баец, камандзір і палітрукаўнік у працесе баявой вучобы, насачынай упартаю барацьбой за авалоданне ваеннай тэхнікай.

Гэтыя слаўныя баявыя традыцыі 27 Омскай у паходных маршах і ў вольны час любюць аляваць малымі байцамі. Громка гучыць іх баявая песня:

«І если вступит
Сражаться пламя,
Возьмётся снова
Але знамя.
И снова, грудью
Врагов сметая,
Поидет на битву
Двадцать седмая».

ДА ДРУГОЙ ГАДАВІНЫ ГЕРАІЧНАЙ БАРАЦЬБЫ ІСПАНСКАГА НАРОДА

ЗВАРОТ ЦК КОМПАРТЫ ІСПАНІЇ

БАРСЕЛОНА, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Цэнтральны Камітэт іспанскай кампартыі вышлюе зварот да рабочага класа і народа Іспаніі. Другая гадавіна барацьбы, — гаворыцца ў звароце, — супадае з цяжкім становішчам. Аднак ніколі не было так неабходна

прадаўжаць барацьбу да перамогі. Лоўзунг той жа — «Яны не пройдуць». Галоўнымі клопатамі камуністаў з'яўляюцца адзінаства ўсіх іспанцаў, годнасць сваёй нацыянальнасці і ўзброены і канчатковы перамаж над фашысцкімі інтэрвентамі.

АРТКУЛЫ ХОЗЭ ДЫЯСА І ПАСІЯНАРЫЇ

БАРСЕЛОНА, 20 ліпеня. (БЕЛТА). У спецыяльным нумары «Фронт рохо», прысвечаным духоду іспанаў супраць фашысцкай і інтэрвентскай, змяшчаюцца артыкулы генеральнага сакратара іспанскай кампартыі тав. Хоазэ Дыаса і Даларэ Ібаруры (Пасіянарыі). У артыкуле тав. Хоазэ Дыаса ўказвае, што перш за ўсё неабходна ўмацаваць адзінаства. Неабходна, каб камітэты сувязі сацыялістычнай і камуністычнай партыі і народнага фронту ператварыліся ў органы мабілізацыі

ўсяго народа для рэалізацыі праграмы, выкладзенай у дэкларацыі ўрада. Калі гэта будзе дасягнута, камуністы і сацыялісты падрыхтуюць стварэнне адзінай партыі, Усеагульныя рабочы саюз і Нацыянальная канфедэрацыя працы — стварэнне адзіных прафсаюзаў, і народны фронт зробіць увесь народ пераможным.

Пасіянарыя ў сваім артыкуле ўказвае, што фашысты памыліліся ў сваіх разліках. Лоўзунг Іспаніі — гэта лоўзунг гэтага ўрада — супраціўленне і перамога.

Дэманстрацыя салідарнасці ў ЗША

НЬЮ-ЁРК, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння ў самай вялікай зале Нью-Ёрка — у «Медyson Сквер гарден» — адбыўся шматлікі мітынг, прысвечаны двухгоддзю барацьбы іспанскага народа супраць італа-германскіх інтэрвентуў. У ліку прамовцаў, выступаўшых на гэтым мітынгі, былі іспанскі пасол у ЗША, старшыня саюза партвых рабочых, уваходзячага ў камітэт вытворчых прафсаюзаў, і іншыя.

Тут жа ў «Медyson Сквер гарден» быў наладжаны збор грошай у дапамогу рэспубліканскай Іспаніі. Агульная сума сабраных грошай вызначыла ў 10 тыс. далараў.

ГЕНЛЕЙНАЎСКІЯ ПРАВАКАЦЫЇ У ЧЭХАСЛАВАКІЇ

ПРАГА, 20 ліпеня. (БЕЛТА). З розных пунктаў краіны паступаюць весткі аб новых правакацыйных выступленнях чэхаславацкіх гітлераўцаў-генлейнаўцаў і аб умацаванні фашыскага тэрара ў нямецкіх раёнах. Як паведамлялася ўжо, штурмавыя атрады судэты-нямецкай партыі праводзяць ўзможныя ваенныя вучэнні. У апош-

нія дні гэтыя вучэнні пачалі праводзіцца ў маштабе цэлых акруг. Пры натуральнай мясцовай паліцыі генлейнаўскія штурмавікі нападаюць на антыфашысцкія школы, збіваюць іх уздальнікаў і т. д. 17 ліпеня пры зваротных рабочых з скла нямецкіх і чэшскіх сацыял-дэмакратаў, які адбыўся ў г. Пільзене, штурмавікі арганізавалі засады і групамі нападлі на іх.

ПЕРАГАВОРЫ ГІТЛЕРАЎСКАГА ЭМІСАРА У ЛОНДАНЕ

ЛОНДАН, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Англіійскі друк шырока каментуе гутарку англіійскага міністра замежных спраў Галіфакса з асабістым ад'ютантам Гітлера капітанам Відманам.

афіяцыйных колах будзе лічыцца надзвычайна рызковым прадпрыемствам.

На думцы дыпламатычнага аглядальніка газеты «Дейлі геральд», Відман у гутарцы з Галіфаксам даў апошняму аразумець, што не выключана магчымасць англа-германскага пагаднення па пытанні аб абмежаванні паветраных узброенняў. Галіфакс, — дадае аглядальнік, — адказаў Відману, што англійскі ўрад разглядае ўсе вышэйзгаданыя ім прапановы, а таксама наводзіць аб іх Францыі.

Дыпламатычны аглядальнік ліберальнай газеты «Манчэстэр гардэн» піша, што Гітлер павінен ведаць пункт гледжання англійскага ўрада адносна сярэднеўрапейскай праблемы. Калі Гітлер лічыць, — прадаўжае аглядальнік, — што ў выпадку германскага нападу на Чэхаславакію Англія застанецца пасіўнай, тады гэты палат неміжучы. Калі ж Гітлер не можа разлічваць на англійскі нейтралітэт, то напад на Чэхаславакію ў германскіх

ПЕРАГАВОРЫ ГІТЛЕРАЎСКАГА ЭМІСАРА У ЛОНДАНЕ

ЛОНДАН, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Рэйтэр, глава англійскага ўрада Чэмпберлен, адказаваў на пытанне ў палатце абшчыні, заявіў, што чэхаславацкі ўрад прадаставіў усе магчымасці англійскаму наглядальніку азнаёміцца са становішчам спраў на месцы. Паколькі гэты наглядальнік перакананы, што няма ніякіх асаблівых перасоўванняў войск, Чэмпберлен лічыць намяненне міжнародных наглядальнікаў у Чэхаславакію залішням.



На станцыі Менск Беларускай чыгуны першым на метад аўтаматнага вадкі тав. Бадмана пачаў працаваць напіншнік індустрыяльнага крана тав. А. М. Івановіч са срам памочнікам В. В. Научыкам. Справа: праца на вытворчым катэрынаў, які дабіліся рэкорднай вытворчасці тору, выкарыстаўшы 11 ліпеня даўняе заданне на 1243 прот. Свае паспехі тав. Івановіч зазначае, выкарыстоўваўшы шэраг ідэяў. Да жывых Івановіч зазначае, выкарыстоўваўшы шэраг ідэяў. Да жывых Івановіч зазначае, выкарыстоўваўшы шэраг ідэяў.

АСВАЕННЕ НОВЫХ ЗЯМЕЛЬ У КАЛГАСАХ

Наркамзем Саюза расказаў па рэспубліках, краях і абласцях план асваення новых зямель у калгасах па 1938 год. У гэтым годзе ў калгасах павінна быць узята пад ворыва 641 тыс. гектараў зямлі, галоўным чынам у РСФСР. Апрача таго, для асваення паліны будзе раскарчавана 257,5 тыс. гектараў гары і вырубак, расчышчана 383,5 тыс. гектараў хмызняку і асушана 55 тыс. гектараў забалочаных зямель.

Вялікія плошчы новых зямель будуць узяты ў Сібіры і на Урале. На многа павялічыцца ворыва ў яворна-асяной паласе Саюза; у Беларускай і Яраслаўскай вобласці — па 35 тыс. гектараў у кожнай, у Горкаўскай і Кіраўскай абласцях — па 30 тыс. гектараў і т. д. У будучым годзе намячацца расшырэнне пасеваў канопляў. Калгасам павінны падрыхтаваць не менш 17 тыс. гектараў новых зямель для гэтай культуры. У Горкаўскай, Орлоўскай і Нова-сібірскай абласцях плошча пад пасевы канопляў павялічыцца па 3 тыс. гектараў у кожнай, у Алтайскім краі, Курскай і Тамбоўскай абласцях — па 2 тыс. гектараў, у Беларускай і Мардоўскай рэспубліках — па 1 тысячу гектараў у кожнай.

На работах па раскарчоўцы карэнны і вырубак, расчысткі хмызняку, асушэнню забалочаных зямель будуць ужывацца новыя меліярацыйныя машыны: цяжкія дыскавыя культыватары, кротдражыны плугі да трактара ЧТЗ і інш.

Для выканання работ па асваенні новых зямель у МТС ствараюцца трактарныя меліярацыйныя брыгады. (БЕЛТА).

Новыя прамысловыя арцелі і цэхі

Прамысловая кааперацыя БССР прыступіла да арганізацыі новых арцелю і цэхуў па вытворчасці тавараў шырокага спажывання і па культурна-бытавым абслугоўванню насельніцтва, асабліва ў калгаснах вёсках. У Пераходным раёне наладзіла пачала працаваць арцель «Чырвоны гваздзішчык», якая выпускае будаўнічыя прылі. У Барысаве арганізаван цэх па рамонт музычных інструментаў — гітар, балалаек, гармонікаў. У Гомелі створан цэх па вырабаванні ламіно.

Прамысловыя кааперацыі БССР прыступіла да арганізацыі новых арцелю і цэхуў па вытворчасці тавараў шырокага спажывання і па культурна-бытавым абслугоўванню насельніцтва, асабліва ў калгаснах вёсках.

Пашырэння сетка арцелю і цэхуў па індывідуальнаму напыў і рамонт абытку і адзення, павялічылася вытворчасць ганчарнай пасуды, будаўнічых прыкоў і т. д. У Вабруйскай, Гомелі, Оршы, у Дубровенскім раёне пры тэхнічных арцелях упершыню наладжваецца перапрацоўка баваўны для вытворчасці тканін, ваты, вярвоў. У Вабруйскай і Барысавскім раёне пачаў працаваць цэх па маштаковаму ткацтву. У Менску наладжваецца вытворчасць зончыкаў.

ТАВАРЫШ КОСАРЭЎ НА РЭПЕТЫЦЫ БЕЛАРУСКІХ ФІЗКУЛЬТУРнікаў

МАСКВА, 21 ліпеня. (Спец. нар. «Звязда»). Беларускае плошча ля Вяльчэўскага казарм, у якіх размешчаны фізкультурнікі, зранку і да позняга вечара заўважліва сагаварымі іншымі і дэлегатамі Пад Грукі, Беларускай, Арменіі, Узбечыі і іншых рэспублік праводзяць тут свае трыпавочныя рэпетыцыі да нальходжывага парада на Краснай плошчы. Падрыхтоўка ідзе з выключным удзелам. Рэпетыцыі Беларускай дэлегацыі выклікаюць вялікую цікавасць сярод фізкультурнікаў і іншых рэспублік.

Сёння ў 12 гадзін дня на рэпетыцыі Беларускіх фізкультурнікаў прысутнічаў сакратар ЦК ВЛКСМ таварыш Косарэў, які даў добрую ацэнку іх выступленню. У 3 гадзіны ночы на Краснай плошчы адбылася генеральная рэпетыцыя Беларускіх фізкультурнікаў.

„ДЗЯЛЬЦЫ“ 3 „МЕНЛАРКА“

Стаяць гарачыя летнія дні. Душна і пыльна ў горадзе, але гандаль прахладжальнымі напіткамі арганізавана выключна добра. Калі магазінаў, ларкоў сістэмы «Менларка» выстаўляюцца да доўгія чаргі людзей, прагучыя напіцца.

ванай вады агарз у многіх магазінах устаноўлены сатуратары. Але ў магазінах №№ 3 і 25 (загадчыкі магазінаў Чарно і Тунік) ваду ўхітрыліся вырабляць пры 1—2 атмасферных даўленнях углекіслага газа замест неабходных 4-х. У выніку вада атрымляецца нячымачная, мала чым адрозніваецца ад звычайнай халоднай вады, а загадчыкі гэтых магазінаў прываіваюць сотні рублёў ад экапамленнага углекіслага газа.

Дзяжы паверыць, што ў Менску не халае газаванай вады. На жаль, кіраўнікі магазінаў і ларкоў умудрыліся нават і ведаць зрабіць дэфіцытнай. За шклянчак газаванай вады (ужо не калючы аб піве) трэба стаяць у чарзе. Яшчэ горш абстаіць справа з гандлем напіткамі на ўскраінах горада. Газаванай вады ў продажы там ніколі няма. Аднак, што тут прапануюць пакупніку, гэта цэлы квас.

Пры гэтых жа ўмовах павялічыўся лік выпадкаў ашуканства пакупнікоў з боку жулікаў і прахадзімаў, якія ларкалі на работу ў магазіны і ларкі «Менларка». Тут сістэматычна адшукваюць пакупнікам ніякую налітыя куфлі піва і квасу, а газаваную ваду са значна памешанымі паршчымі сіропу.

За апошні час значна павялічыўся лік выпадкаў ашуканства пакупнікоў з боку жулікаў і прахадзімаў, якія ларкалі на работу ў магазіны і ларкі «Менларка». Тут сістэматычна адшукваюць пакупнікам ніякую налітыя куфлі піва і квасу, а газаваную ваду са значна памешанымі паршчымі сіропу.

Вельмі не любяць кіраўнікі «Менларка» крытыку іх ацэнаў кіраўніцтва. Загадчыка цэнтральнага магазіна № 3 тав. Шыфрына Коцік аслабіў ад работы ў магазіне толькі за тое, што ён на сходах і нарадах зусім правільна крытыкаваў ацэнку работу кіраўнікоў «Менларка».

Пры кантрольнай праверцы дзяржаўнай гандлёвай інспекцыі Наркамгандля БССР было выяўлена, што ў магазінах №№ 4, 16, 11 і многіх іншых кожнага пакупніка абмеравалі, зладзіў адну-дзве-тры калоскі вольні часта не выдаваць, нібы з-за адсутнасці не выдаваць, нібы з-за адсутнасці дробных грошай. Але якая цана гэтым праверкам, калі выяўленыя вольнікі ў ашуканстве пакупнікоў у горшым выпадку аддзельна толькі ўплатай штраф у і. працягваюць і надалей «работу» ў магазінах.

Вельмі не любяць кіраўнікі «Менларка» крытыку іх ацэнаў кіраўніцтва. Загадчыка цэнтральнага магазіна № 3 тав. Шыфрына Коцік аслабіў ад работы ў магазіне толькі за тое, што ён на сходах і нарадах зусім правільна крытыкаваў ацэнку работу кіраўнікоў «Менларка».

Вольнікім гэтага ацэнаў становішча ў арганізацыі гандлю напіткамі і сістэматычна ашуканства пакупнікоў з'яўляюцца самі кіраўнікі «Менларка» Коцік і Розман.

У магазіне № 41 працавала прадаўніцай лепшая стыханаўка тав. Дзюліна. Дырэктару «Менларка» Кошкі захачалася паставіць на яе месца свая знаёмую. І вось, пад выглядам «вылучэння», Дзюліна была пераведзена на работу ў другі магазін на меншы заробтак.

Замест арганізацыі большэвіцкага парадку ў сваёй гандлёвай сёні яны акружылі сабе кампаніяй сваякоў і знаёмых, між якімі размеркавалі большасць прыбытковых месц для гандлю прахладжальнымі напіткамі.

Пастаноўка работы бухгалтэрыі «Менларка» таксама срыла зноўжываннем. Бухгалтэрыя (галоўбух Рубінін) па турце такім антыдзяржаўным актам, як пакупка розных тавараў у прыватных асоб і аплата фальшывых рахункаў. З правераных на вытрымку 5 рахункаў тры з іх аказаліся фальшывымі. На іх узваны адрасы і прозвішчы людзей, якіх у сапраўднасці не існуе. Такіх рахункаў у бухгалтэрыі «Менларка» дзесяткі.

Кнігі скаргаў у магазінах і ларках перапоўнены скаргамі. Але дзесяткі скаргаў на нячесную работу прадаўцоў і загадчыкаў магазінаў астаюцца непачутымі. На іх ніхто не рэагуе і не адказвае.

Справам «Менларка» павінна тэрмінова запыніцца пракуратура гора Менска. Вянаватых у ашуканстве і раскраданні дзяржаўных сродкаў трэба прыцягнуць да судовай адказнасці.

Аб тым, што кіраўнікі «Менларка» часамусці ўпарта не хочуць ачышчацца ад жулікаў і прахадзімаў, сведчаць наступныя факты.

Для павелічэння вытворчасці газіра-

СПРАВАЗДАЧНА-МАСТАЦКАЯ ВЫСТАУКА

Віцебскае мастацкае вучылішча рытуе выстаўку работ сваіх студэнтаў. Выстаўка адбудзецца ў Менску ў жніўні і з'явіцца адной з справаздачнай работы вучылішча. Ужо адарвана больш 50 работ. Асноўнае месца сярод экспанатаў займаюць жывапісы, рысункі, наброскі, кампазіцыя. На выстаўцы будзь прадстаўлены і работы вышукішоў вучылішча, наядуна спачуўных вучоў. Чатыры летнія выпускнікі камандзіраваны для наступлення ў Акадэмію мастацтваў у Ленінградзе.

ПАГАРАДЖАХ І РАЕНАХ РЭСПУБЛІК

Горал Мантэў мае рад добра ўпарадкаваных садоў і сквераў. На месцы былога Пскоўскага рынка ў цэнтры горада работ сквер імя Комсомол. Ён упрыгожаны фантазіямі і скульптурай. Рэканструяваны сад імя Горкага. У садах і скверах высадлена больш мільёна кветак. На кудых з кветковых кветак зроблены партреты Леніна і Сталіна. Замест простых садовых лаяк устаноўлены дыяны на металічных карэсах.

ЗДАРЭННІ

Спекулянты мясам. На працягу доўгага часу спекулянты Паўлюкоў Д., Сандлер Я., Ром М. і Амролія Х. займаліся купляй і перапродажам жывёлы ў Віцебскім, Леаніяскім, Шэнажковіцкім раёнах, а таксама ў Дзвінскім раёне Смаленскай вобласці і ў г. Смаленску. У Віцебску спекулянты хаваў жывёлу да ўбоў. Убоі жывёлы праводзіўся ў сараі спекуланта Паўлюкоўскага Д.

СПРАВАЗДАЧНА-МАСТАЦКАЯ ВЫСТАУКА

Віцебскае мастацкае вучылішча рытуе выстаўку работ сваіх студэнтаў. Выстаўка адбудзецца ў Менску ў жніўні і з'явіцца адной з справаздачнай работы вучылішча. Ужо адарвана больш 50 работ. Асноўнае месца сярод экспанатаў займаюць жывапісы, рысункі, наброскі, кампазіцыя. На выстаўцы будзь прадстаўлены і работы вышукішоў вучылішча, наядуна спачуўных вучоў. Чатыры летнія выпускнікі камандзіраваны для наступлення ў Акадэмію мастацтваў у Ленінградзе.

У паміжкінаві Дзяржаўнага аўдыё-скага гатра (тэл. 24-123). ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАЎНАГА РУСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР

ДЗЯРЖЫЦЬРК (Парк імя Горкага) Тэл. 22-725. СЕННЯ

На аснове распараджэння Упраўлення Дзяржэкофонда і загада Беларускага Дзяржэкофонда ад 2/VI-1938 г. па № 31

Абвясчаецца ПРЫЁМ У МЕНСКІЮ ПАЛІТЭКА-АСВЕТНІЮ ШКОЛУ.

РАСПАРАДЖЭННЕ ЖЫЛЛЁВАГА ўПРАўЛЕННЯ МЕНСОВЕТА

РЫХТУЙЦЕ СЯ ДА НОВАГА ВУЧЭБНАГА ГОДА! ДА УВАГІ РАІАНА, ШНОЛ І ВЫШЫШІХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ

У адрзел аб'яў званіце па тэл. № 25-384

СПІС УЛАДАЛЬНІКАЎ ЛЯМПАВЫХ І ДЭТЭКТАРНЫХ РАДЫЕПРЫЕМНІКАЎ І РАДЫЕКРОПАК.